

К Р А Я З Н А Ў Ч Ы



ВЕСНІК



• № 1 0 •

• 26 верасня 2019 •



УА «Лунінецкі ДЦПТК»
Аб'яднанне
на інтарэсах
"Краязнаўства"

*Віншuem з пачаткам
новага навучальнага года!*

ЭКСКУРСІЯ Ў ЭТНАГРАФІЧНЫ КУТОЧАК



Стала добрай традыцыяй ў самым пачатку заняткаў аб'яднання па інтарэсах "Краязнаўства" наведваць этнаграфічны куточак нашага каледжа, які размешчаны ў інтэрнаце. Як заўсёды нас вітала гаспадыня Валянціна Мікалаеўна Баўкуновіч, якая расказала шмат цікавага пра задуму стварэння куточка, пра розныя экспанаты: начоўкі, маслабойку, посуд, прылады для прасавання бялізны, плеченыя лапці, адзенне нашых продкаў, тканяны і вышываныя вырабы...

На працягу мінулага навучальнага года мы таксама займаліся збіраннем старадаўніх рэчаў, і вырашылі перадаць іх у этнаграфічны куток. Мы перадалі серп, падковы, чаўнок, вышываны ручнік, стары нямецкі кубак. Тым самым далучыліся да добрай справы: збору і захаванню матэрыяльнай спадчыны продкаў. Намі вырашана працягваць гэту справу і ў бягучым навучальным годзе.

*Ласюкова Вікторыя, навучэнка гр.№34,
Ласюкова Дзіяна, навучэнка гр.№14*



- ♦ Віншuem з пачаткам новага навучальнага года! 1
- ♦ Экскурсія ў этнаграфічны куточак 1
- ♦ 1000-гадовы юбілей Брэста 2
- ♦ Калектыўнае сачыненне на тэму: «Што такое восень?» 3
- ♦ Лунінецу – 570! 11 верасня – Дзень нараджэння Лунінецкага музея 3
- ♦ Экскурсія «Лунінецкі вакзал - сэрца горада» 4
- ♦ Верш «Лунінецкі вакзал» С.Нефідовіча 4



*Толькі месяцаў назвы пакіньце,
Назвы родныя роднай зямлі,
Пра якія з маленства ў блакіце
Бор шуміць і пяюць жураўлі:
Спелы яблычны верасень...*

1000-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ БРЭСТА

6.09-8.09 свой юбілей святкаваў Брэст. Яго насельніцтва ў гэтыя дні, паводле некаторых падлікаў, павялічылася амаль на чвэрць за кошт шматлікіх гасцей, турыстаў.

Сваю круглую дату абласны цэнтр сустрэў у абноўленым, памаладзелым выглядзе. У цэнтры горада было шмат святочных пляцовак. Тут цягнуліся рады гандляроў, рамеснікаў, тых, хто прадстаўляў народную творчасць, на імправізаваных сцэнах выступалі розныя калектывы. А ў поўдзень загучалі званы Свята-Мікалаеўскай царквы і іншых храмаў горада. У названым храме службу здзейсніў архіепіскап Брэсцкі і Кобрынскі Іаан.

Пазней пачаўся канцэрт «Міленіума», які складаўся з 16 эпізодаў і расказаў пра гісторыю горада ад сярэднявечча да нашых часоў, пра галоўныя падзеі, людзей. Новыя тэхналогіі дазволілі стварыць эфект пагружэння ў тую ці іншую рэальнасць. Было цікава, калі сучасныя дыктары тэлебачання ў вобразах сваіх калег кожнага з пасляваенных дзесяцігоддзяў паведамлялі пра нейкае дасягненне горада, а з дапамогай экраннай хронікі і сучасных эфектаў яно ўвачавідкі праходзіла перад глядачамі.

І ўсё ж галоўнае ў гэтым юбілеі тое, што застаецца. Новыя масты, новы тэатр, абноўлены гарадскі сад, прыгожая набярэжная, многа-многа пасаджаных дрэў ды іншае, што з'явілася для камфортнага жыцця брастаўчан.

Малавядомыя факты пра Брэст:

1. План вядомай Грунвальдскай бітвы быў распрацаваны ў Брэсцкім замку ў 1409 годзе, пры ўдзеле князя літоўскага, караля польскага, султана кіпчакскага.
2. Брэсцкі чыгуначны вакзал, пабудаваны ў 1883 годзе, быў названы лепшым у Расійскай імперыі.
3. Самы вялікі ў Расійскай імперыі вісячы мост— мост цераз раку Заходні Буг. Ён быў уведзены пры будаўніцтве Брэсцкай крэпасці ў сярэдзіне XIX стагоддзя, на той момант самы буйны мост такой канструкцыі. Мост знаходзіўся насупраць Цярэспальскіх варот.

Г.М.Антановіч, кіраўнік аб'яднання па інтарэсах "Краязнаўства"



Калектыўнае сачыненне на тэму: «Што такое восень?»



Для нас восень асацыіруецца з пачаткам навучальнага года. У гэтым годзе некаторыя з нас пачалі вучыцца ў новай навучальнай установе (Лунінецкім ДППТК). Нам тут падабаецца вучыцца, бо выкладчыкі добра і цікава тлумачаць вучэбны матэрыял. Усім выкладчыкам і навучэнцам мы жадаем поспехаў, пазітыву і добрага здароўя.

Восень – прыгожая пара года, асабліва ў сонечны дзень, калі ўсё зіхаціць, а дрэвы радуюць нас сваім багатым убраннем. Лістота клёнаў, бяроз, асін рознакаляровая: усе адценні жоўтага, аранжавага, чырвонага, пунсовага колераў. Гэта незвычайная прыгажосць!

Восень – пара збору ўраджаю. Сады радуюць нас спелымі яблыкамі, грушамі, вінаградом. З палёў мы прывозім багаты ўраджай бульбы, морквы, буракоў, капусты, гарбузоў. А лясы радуюць нас грыбамі, журавінамі.

Восень – гэта новы этап у жыцці звяроў і птушак. Буслы, гусі, івалгі, дразды, грачы, шпакі, ластаўкі, салаўі адлятаюць у вырай. Рыхтуюць норы і гнёзды да зімы дробныя звяркі.

Восень прыносіць з сабою халады, вятры, дажджы. Нам прыходзіцца даставаць парасоны.

У многіх паўночных краінах восенню наступае бархатны сезон. Тыя, хто не паспелі адпачыць летам, маюць добрую магчымасць адправіцца ў цікавае падарожжа ў цёплыя краіны.

Такім чынам, восень – гэта цудоўная пара!

Якавец Дзмітрый, навучэнец гр.№15, Бярозка Ірына і Маснева Ганна, навучэнкі гр.№24, Марозька Аляксандр і Прахарэнка Мікіта, навучэнцы гр.№21, Ласюкова Вікторыя, навучэнка гр.№34, Ласюкова Дзіяна, навучэнка гр.№14



ЛУНІНЦУ – 570!

11 ВЕРАСНЯ – ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ ЛУНІНЕЦКАГА КРАЯЗНАЎЧАГА МУЗЕЯ

Музей знаходзіцца ў двухпавярховым будынку, пабудаваным у 1929 г. і размешчаным у гістарычным цэнтры горада па вуліцы Савецкай, 16. Гэта былы яўрэйскі дом. Пасля вайны на першым паверсе размяшчаўся магазін, на другім – кватэры.

Музей заснаваны 11 верасня 1978г. Пастаянная экспазіцыя для наведвальнікаў урачыста адкрылася 17 лютага 1986г.

У 1997г. музей закрыўся на рэканструкцыю, пасля якой з 2000г. на першым паверсе пачала дзейнічаць выставачная зала.

18 мая 2007г. у Міжнародны дзень музеяў урачыста адкрылася новая экспазіцыя. Яе аснову складаюць калекцыі: археалогія, этнаграфія, гісторыя тэхнікі, нумізматыка, дакументы, фотадакументы, друкаваныя выданні, жывапіс і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.



Ад рэдактара



ЭКСКУРСІЯ

«Лунінецкі вакзал – сэрца горада»

24 верасня мы пабывалі на экскурсіі каля вакзала, які па праву лічыцца сэрцам горада Лунінца. З аповеду кіраўніка нашага аб'яднання Галіны Мікалаеўны мы даведаліся, што Палеская чыгунка была пабудавана ў 1880-е гг. і сыграла асноўную ролю ва ўзбуйненні горада. Лунінец – важнае перакрываванне, дзе сышліся лініі на Брэст і Гомель, Баранавічы і Сарны. Галіна Мікалаеўна звярнула нашу ўвагу на тое, што на будынку сучаснага вакзала, пабудаванага ў канцы 1950-х гг., размешчаны мемарыяльныя дошкі ў гонар рабочых лунінецкага чыгуначнага вузла, якія прымалі ў 1905г. актыўны ўдзел у рэвалюцыйных выступленнях, а таксама ў памяць аб знакамітых людзях, наведваўшых Лунінец у розны час. Унутры вакзала мы звярнулі ўвагу на рэпрадукцыі карцін, на якіх адлюстравана будаўніцтва чыгункі ў непраходных палескіх балотах.



Далей мы адправіліся ў сквер побач з вакзалам і ўбачылі памяtnы знак – мадэль паравоза XIX ст. як сімвал прызнання той ролі, якую Палеская чыгунка сыграла ў лёсе Лунінца.



Пятроў Васіль, навучэнец гр.№21



Друкаваны орган
аб'яднання па інтарэсах
«Краязнаўства»

Выдаецца з верасня
2018г.

Галоўны рэдактар:
Антановіч
Галіна Мікалаеўна

Тэхнічны рэдактар:
Мазан Алеся

Рэдакцыйная калегія:

Лушчык Ксенія,
Бязозка Ірына,
Маснева Ганна,
Ласюкова Вікторыя,
Якавец Дзмітрый

Наш адрас:
вул. Чэхава, 10а
225644 г. Лунінец
Брэсцкай вобласці


Наш сайт:
www.lgplp.brest.by

E-mail: lgplp@brest.by

Выходзіць 1 раз у
месяц



ЛУНІНЕЦКІ ВАКЗАЛ



Лунінецкі вакзал гожа крылы раскінуў,
Стрэлы рэк удаль праляглі праз вякі.
Лунінецкі вакзал днём не знае спакою,
Нават ноччу не спіць, бо грымяць цягнікі.
Лунінецкі вакзал – чыйсьці лёс на скрыжальных,
Дзе штодзённа – натоўпу ручай гаваркі.
Тут расстанні – сустрэчы, сустрэчы – расстанні,

І вязуць нас кудысь цягнікі, цягнікі.

Лунінецкі вакзал, прывакзальная плошча,

Дзе вачамі вітрын вабяць крамы, латкі.

Прыезджаю сюды аж з маленства да сёння

Сустракаць і праводзіць свае цягнікі.

Сцяпан Нефідовіч